



Традиция, проверенная временем

Республиканский субботник прошел в парках и на территориях воинских захоронений, микрорайонах и школах. К марафону чистоты присоединились и жители нашего района. Про большую уборку – репортаж «ДК»

с. 4-5

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года


ДОБРУШСКИЙ КРАЙ

№31 (11050)

Серада

21 красавіка 2021 года

Дарагая ўзнагарода



Віталь Драздоў: «Мая ўзнагарода – агульная заслуга тых, хто працуе ў «чырвонай» зоне»

Медыкаў Беларусі, якія працуюць у «чырвонай» зоне, адзначылі царкоўнымі ўзнагародамі

Медаль свяціцеля Кірылы Тураўскага за самаадданую працу і аказанне прафесійнай медыцынскай дапамогі пацыентам з інфекцыяй COVID-19 уручны намесніку галоўнага ўрача Добрушскай цэнтральнай раённай бальніцы Віталю Драздову.

Цырымонія праходзіла ў храме свяціцеля Мікалая Цудатворцы ў Добрушы. Медаль уручыў

архіепіскап Гомельскі і Жлобінскі Стэфан.

– Атрыманне яго – вялікі гонар. Прыемна, што нашу працу заўважаюць і цэняць, – кажа Віталь Драздоў. – Перыяд пандэміі – вельмі няпросты. Мы перажылі дзве хвалі, пацыенты з COVID-19 паступаюць і цяпер. Ацэнка нашай працы натхняе на тое, каб і далей аказваць людзям кваліфікаваную дапамогу.

Ужо больш за год пандэмія выпрабуе на трываласць зыхароў планеты. Каронавірус чарговы раз падкрэсліў важнасць працы людзей у белых халатах. У Віталю Драздова агульны стаж – больш за 25 гадоў. Увесь гэты час ён цалкам аддае сябе няпростай прафесіі ўрача.

Фота Яўгена УСЦІНАВА (Заканчэнне – на 2 с.)

Насушное

Грейдер – по заявке



На каких улицах в этом году будет проведено выравнивание проезжей части

с. 2

Общество

Явка обязательна



Призванные на военные сборы жители района вернулись домой. Их встречала журналист «ДК»

с. 3

Социальный срез

Бабушка в Сети



Пенсионеры – онлайн: что ищут в Интернете пожилые добрушане?

с. 6

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 14.27
Луна

22 апреля – во Льве,
23, 24 – в Деве



Первая четверть

22 апреля



НОЧЬЮ +7...+9
ДНЕМ +14...+16

Переменная облачность.
Возможен дождь.

Ветер ю.-западный, 2-6 м/с

23 апреля



НОЧЬЮ +2...+4
ДНЕМ +9...+10

Пасмурно.
Без осадков.

Ветер западный, 2-3 м/с

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С заботой об экологии и красоте

Александр Лукашенко в день субботника
высаживал деревья на своей малой родине

Президент Беларуси Александр Лукашенко традиционно принимает участие в республиканском субботнике.

Глава государства трудился на своей малой родине – в агрогородке Александрия Шкловского района. Бригада на субботнике во главе с Александром Лукашенко занималась благоустройством и озеленением территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится популярный и любимый гостями из разных стран фестиваль «Александрия собирает друзей».

Выбор этого места на берегу Днепра особенно символичен в Год народного единства, ведь оно всегда было местом дружбы и сотрудничества между

представителями разных национальностей и культур.

Здесь, на торговом пути «из варяг в греки», проходили ярмарки и народные гуляния, формировались традиции добрососедства, чего сейчас порой остро не хватает в отношениях между странами. Продолжением этой славной истории стало проведение фестиваля – у моста, который связывает не только два близких сердцу Александра Лукашенко населенных пункта – Александрию и Копысь, но также Могилевскую и Витебскую области.

Теперь этот живописный уголок Беларуси украсят высаженные дубы, рябины и кустарники. В будущем они станут ярким напоминанием не



только о доброй традиции проводить субботники, но также о трудолюбии и миролюбивой политике белорусского народа, символом заботы об экологии и красоте родного края.

Александр Лукашенко напомнил, что стоит задача в подобных населенных пунктах за минимальную стоимость выделять участки для желающих построить себе дом. «Так должно быть везде», – заметил Глава государства.

Президент неизменно принимает активное участие в республиканских субботниках и всегда подчеркивает важность сохранения традиции проведения подобных мероприятий. Как правило, Глава государства работает на знаковых строительных объектах, благоустройстве территорий и посадке деревьев.

По материалам
БелТА

КАДРЫ РАЁНА

Алена НЕСЦЯРЭНКА:

«Каб кіраваць, трэба
ведаць сваю справу»

Пасаду дырэктара Гомельскага горна-абагачальнага камбіната Алена Несцярэнка заняла месяц таму.

У калектыве прадпрыемства яна чалавек не новы, працуе тут з 1989 года. Майстар, начальнік участка, кіраўнік калектыву горна-абагачальнага цэха...

Асаблівасці і тэхналогію вытворчых працэсаў Алена Аляксееўна ведае дасканала. Зараз для кіраўніка камбіната найпершая задача – забяспечыць высокую якасць прадукцыі, якая пастаўляецца спажывцам.

Будаўнік па адукацыі добра разумее, наколькі гэта важна. У тым ліку і для захавання аўтарытэту пастаўшчыка сярод пастаянных партнёраў, пашырэння рынку збыту.

На Добрушчыну Алена Несцярэнка прыехала з Башкірыі ў 1985 годзе. Засталася жыць і працаваць на радзіме бацькоў – у Кругаўцы-Калініна. Справу, якой прысвяціла шмат год, ведае і любіць. Ад падначаленых, а ў калектыве горна-абагачальнага камбіната працуюць больш за 200 чалавек, патрабуе добрасумленнасці і адказных адносін да сваіх абавязкаў.

Фота Яўгена УСЦІНАВА



ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Грейдер не панацея, но...

«ДК» узнал, где в этом году сделают щебеночную подсыпку

Жители улиц Артиллерийская, Космонавтов, Мичурина райцентра, Жданова горпоселка Тереховка неоднократно обращались в редакцию и на прямые телефонные линии руководителей райисполкома по вопросам улучшения состояния дорожного полотна.

Ранняя весна и обильное таяние снега обнажили проблемные места на этих улицах. Кое-где коммунальщики в день обращения пускали грейдер, но в ряде мест этого оказалось недостаточно.

– На балансе предприятия – более ста километров дорог, почти половина из них – песчано-гравийные, – рассказала генеральный директор предприятия «Добрушский коммунальник» Елена Смягликова. – К их грейдеру мы приступили давно. Практически все улицы

выровнены. Если и остались небольшие переулочки, то по первому сигналу мы оперативно высылаем технику.

Тем не менее, реальность такова, что устроить на всех грунтовых дорогах города новое щебеночное покрытие коммунальщики не смогут. Во-первых, это огромный объем работ. Во-вторых, на это требуются внушительные финансовые вложения.

– Объем щебня, который мы приобрели, хватит на отсыпку всего пяти километров дорог, – подчеркивает Елена Смягликова. – Поэтому принято решение использовать смесь щебня с отсевом только на наиболее проблемных участках. Сейчас, к примеру, работы ведутся на улице Жданова в Тереховке. Топкие места засыпаем боем кирпича, поверх укладываем песчаную подушку и уже затем – щебеночный слой.

По аналогичной схеме пройдет ремонт на улицах Дзержинского, Космонавтов, Мичурина в райцентре.

На минувшей неделе в наличии у коммунальщика всего 710 тонн щебня. На улице же длиной 400 и шириной пять метров при толщине покрытия в 10 сантиметров его нужно почти 400 тонн.

– К тому же, щебеночное покрытие нравится не всем горожанам, – констатирует собеседница. – К примеру, сделали щебеночную подсыпку на объездной улице возле поселка Южный. И сразу в наш адрес поступили упреки добрушан: пыль не позволяет сушить белье, по дороге невозможно передвигаться на каблучках или с детской коляской... Как видно, угодить одновременно пешеходам и автомобилистам не получится. Выход вижу в регулярном грейдерении.

Сергей ОЛЬГИН

Дарагая ўзнагарода

(Заканчэнне. Пачатак – на 1 с.)

Дзіўна, але марай дзяцінства для Віталія Драздова была зусім не медыцына. Ён хацеў стаць вайскоўцам. На жаль, атрымаў траўму, якая цяжка адбілася на здароўі.

– Падчас працяглага лячэння шмат размаўляў з медыцынскімі работнікамі, – кажа ён. – Праца ўрачоў прывабіла. Таму неўзабаве прыняў для сябе рашэнне: пакінуць мары аб ваеннай кар’еры і паступаць у медыцынскую ВНУ.

Скончыўшы школу з залатым

медалём, паступіў у Мінскі медыцынскі ўніверсітэт. Пасля інтэрнатуры вярнуўся ў Добруш. Тут пачаў аперываць пад кіраўніцтвам вядомага ў раёне прафесіянала Сцяпана Рудзянка. Аб зробленым выбары ніводнага разу не пашкадаваў.

Цяпер Віталь Сяргеевіч апроч практыкі каардынуе дзейнасць медыцынскіх работнікаў, якія працуюць у «чырвонай» зоне. Вырашае пытанні, што тычацца

лячэння хворых з каранавіруснай інфекцыяй.

Падчас уручэння ўзнагароды ўладыка Стэфан падзякаваў медыкам раёна і асабіста Віталю Драздову за сумленную працу і паўсядзённы клопат пра здароўе насельніцтва.

Вольга АСТАПЕНКА



НА СВЯЗИ

24 апреля с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10 прямую телефонную линию с жителями района проведет Тамара Викторовна СИВУХА, управляющий делами райисполкома.

22 апреля с 10.00 до 12.00 по телефону 3-12-48 прямой телефонной линией с участием Владислава Гисматовича ГАСЫМОВА, начальника отдела внутренних дел райисполкома.

ПРИЕМ

24 апреля с 8.00 до 13.00 в райисполкоме прием граждан проведет Тамара Викторовна СИВУХА, управляющий делами райисполкома.

24 апреля с 8.00 до 13.00 в приемной председателя райисполкома прием граждан проведет Александр Валерьевич ХАЗОВ, начальник отдела экономики райисполкома.